



# Падпіска на новую пазыку працягваецца з велізарным поспехам

## ДЭМАНСТРАЦЫЯ СОВЕТКАГА ПАТРЫЯТЫЗМА

**БРЫЧАЎ.** (Ад нашага нар.) З пачуццём вялікай любові да сваёй Радзімы, да сваёй большэвіцкай партыі сустралі выпуск новай ваеннай пазыкі працоўныя вызваленых раёнаў Магілёўскай абласці. Натхнёныя мудрымі словамі першамайскага загада Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Савецкага Саюза таварыша Сталіна, працоўныя Магілёўшчыны з велізарнай ахвотай падпісваюцца на ваенную пазыку.

На мітынгх, якія прайшлі ва ўсіх калгасах, ва ўсіх МТС, на прадпрыемствах і ва ўстановах працоўныя заяўлялі ў адзін голас: — Мы нічога не пашкадуем, каб наблізіць час поўнага разгрому фашысцкіх акупантаў, наблізіць час поўнага ачышчэння беларускай зямлі ад нямецкіх бандытаў.

Працоўныя Клімавіцкага раёна падпісаліся на пазыку на 4.117.000 рублёў. Калгаснікі далі

дзяржаве ў пазыку 3.250.000 рублёў і адразу-ж унеслі наяўнымі 1.365.000 рублёў, што складае 43 процанты да сумы іх падпіскі. Клімавіцкі раён знаходзіцца на адным з першых месц не толькі ў Магілёўскай абласці, але і сярод другіх вызваленых раёнаў БССР. На другім месцы ў Магілёўскай абласці знаходзіцца Меціслаўскі раён, дзе працоўныя падпісаліся на 3.820.000 рублёў.

За першы дзень падпіскі працоўныя Магілёўшчыны далі ў пазыку дзяржаве 12 мільёнаў рублёў. Зараз гэта лічба намнога перавышана. Толькі калгаснікі абласці падпісаліся на 14.826.000 рублёў.

Падпіска працягваецца. Удзячныя Чырвонай Арміі за сваё вызваленне, працоўныя Магілёўскай абласці вельмі ахвотна даюць свае зберажэнні на патрэбы далейшага ўмацавання любімай савецкай Радзімы.

## Поспех пазыкі натхняе на новыя перамогі

**СВЯЦІЛАВІЧЫ.** (Па тэлефону). Савецкія пазыкі заўсёды карысталіся вялікай любоўю і поспехам сярод працоўных лашай Радзімы. Поспех новай ваеннай пазыкі нечуваны. Гэты поспех яшчэ раз яскрава падмацаваў рашучасць савецкага народа хутчэй дабіць ворага. Для гэтай мэты савецкія людзі нічога не пашкадуець.

Не адстаюць на падпіскі і працоўныя Свяцілавіцкага раёна. На ўсіх 43 калгасах падпіска разгарнулася адразу-ж, як толькі пачулі пастанову Савецкага ўрада. На 10 мая працоўныя раёна далі ў пазыку дзяржаве 1.182.000 рублёў. Большую частку гэтай сумы далі на падпіскі калгаснікі. Падпіска працягваецца.

## На пяцімесячны заробатак

**РЭЧЫЦА.** (Па тэлефону). Сярод падпісаваных на новую пазыку ў горадзе Рэчыца ёсць не мала такіх, што аддалі ў пазыку дзяржаве свой заробатак за некалькі

месяцаў. Так, на пяцімесячны аклад падпісаўся рабочы райпромкамбіната тав. Дарчук, на трохмесячны — рабочы тав. Бурлай. Урач А. В. Кот падпісаўся на 2.000 рублёў.

## Мясцовая прамысловасць г. Касцюковічы

Адразу-ж пасля таго, як быў вызвален ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў Касцюковіцкі раён, тут закіпела творчая работа па аднаўленню разбуранай народнай гаспадаркі.

Пачаў адроджацца прамкамбінат. Сюды прыйшлі сапраўдныя яго гаспадары: Аляксей Судзілоўскі — адважны партызан, які пусціў пад адкос не адзін варажы эшалон Аляксандр Дарафееў — электрамонтёр, які таксама два з паловай годы змагаўся супроць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і многія другія народныя меціўцы. Нынэ энергічна ўзяліся за будаўніцтва, за навідзенне парадку.

На дапамогу прыйшлі старыя рабочыя. Прышоў 70-гадовы столяр Фёдар Сямёнавіч Красоўскі. Ён прынёс схаваны ад немцаў інструмент, узяўся за арганізацыю сталарнага цэха. З'явіліся другія рабочыя. Работа ў сталарным цэху закіпела. Зараз столяр Красоўскі штомесячна выконвае норму на 130—140 процантаў. Прышоў на камбінат механік Аляксандр Малахавіч Трутко. Немцы яго гвалтоўна прымуслі працаваць. Але ён ненавідзеў ня-

мецкіх сабак, узарваў паравую машыну і пайшоў у лес, да партызан. А зараз прышоў будаваць.

Дружка пачаў працаваць згуртаваны калектыў рабочых райпромкамбіната. Праз тыдзень пасля вызвалення на камбінаце пачалі працаваць усе цэхі. 16 вучняў рыхтуюцца стаць высокакваліфікаванымі машыністамі, качагарамі, столярнамі, электрамонтэрамі. Ужо выпушчана прадукцыя на 125.560 рублёў, цэхі далі 1.430 кубічных метраў ціламатырыялаў, 93 сталы, 115 табурэтак, сотні ўзлошаў, тапчанаў, пераапрацавана звыш 400 тон зерня.

У строй дзючых уступіла прадпрыемства, дзе дырэктарам тав. Рабцаў. На мітынгу, прысвечаным вызваленню горада, рабочыя абавязаліся за кароткі тэрмін аднавіць завод. Сваё слова яны стрымалі. Іншыя тарам вялікай, творчай работы па аднаўленню з'явіўся тав. Рабцаў. На завод сталі збірацца рабочыя. 60-гадовы механік Іваненка і ў такіх-жа гадах памочнік механіка Кахановічкі прынеслі з сабою схаваны ад немцаў слясарны і механічны інструмент. 63-гадовы качагар Пракоп Сцефаненка ўзяўся выканаць сля-

## Пазыка дапаможа аднаўленню народнай гаспадаркі

Фашысцкія звыры разбурылі гарады і вёскі Беларусі. У вызваленых раёнах рэспублікі разгарнулася работа па аднаўленню прадпрыемстваў, калгасаў, комунальнай гаспадаркі. Грошы ад новай пазыкі дапамогуць яшчэ шырэй разгарнуць аднаўленчыя работы.

Пачынаецца падпіска сярод супрацоўнікаў Наркамата Комунальнай гаспадаркі БССР. Першай падпісваецца тав. Корнева, яна ставіць у падпісным лісце суму, якая складае 200 процантаў яе месячнага акладу. На 150 процантаў падпісваюцца тт. Лебедзеў, Аляхіменка і другія.

З такім-жа поспехам прайшла падпіска сярод супрацоўнікаў Белдзяржпраекта, цэнтральнага інвентарызацыйнага бюро і ў другіх установах комунальнай гаспадаркі. Падпіска складала больш 130 процантаў да месячнай зарплаты.

## УНОСЯЦЬ НАЯЎНЫМІ

Калгас імені 1 мая, Ціцэнскага сельсавета, Гомельскага сельскага раёна, адзін з лепшых у раёне па разгортванню падпіскі на новую пазыку. Усяго калгаснікі гэтай сельскагаспадарчай арцелі падпісаліся на 84.700 рублёў. Калгаснік А. К. Кузікаў падпісаўся на 1.500 рублёў і адразу-ж унёс грошы. Комсамолка Н. Ф. Ермоленка падпісалася на 1.000 рублёў і таксама ўнесла іх наяўнымі.

\* \* \*

**СТРЭШЫН.** Працоўныя раёна падпісаліся на новую пазыку на 717.000 рублёў. Бюджэтнае заданне па раёну выканана на 138 процантаў.



Прапагандысты і агітатары горада Рэчыцы рыхтуюцца да новых заняткаў і лекцый. На пераднім плане агітатары І. І. мічук і С. І. Гусеў. Фото В. Чыгашко

## БАЯВЫЯ СПРАВЫ БЕЛАРУСКІХ ПАРТЫЗАНАў

### Эшалон знішчаны поўнасьцю

Па даных разведкі адзін з варажых эшалонаў рухаўся да лініі фронту падвойнай цягай. Партызаны атрада «Разгром» рашылі не прапусціць гадзюку і ў ноч на 25 красавіка зрабілі на эшалон напад. Старанна была праведзена падрыхтоўка, у некалькіх месцах замініравана чыгуначнае палатно. Байцы размясціліся па абодвух баках дарогі.

Начуюць цішыню аглушыў выбух. На першых мінах цезд падарваўся. Некалькі платформаў зляцела пад адкос. Партызаны

адкрылі агонь па эшалону, вёўся адначасова з аховай эшалона і з атрадам гітлераўцаў, ахоўвалі ўчастак чыгункі. У ліку працягла бою партызаны вышлі пераможцамі. Эшалон склаўся з паравозаў, 26 платформаў з аўтамашынамі і 24 платформаў з іншай баявой тэхнікой быў поўнасьцю знішчаны. ахова эшалона перабіта. Таксама 22 гітлераўца з атакі ахоўваў участка чыгункі знішчаны. Мінская абласць.

### У адкрытых баях

У красавіку месяцы партызаны абласці правялі некалькі баявых аперацый з гітлераўцамі. У адкрытых баях яны знішчылі 112 немцаў, 5 здраднікаў і 8 паліцэйскіх.

Апрача таго народнымі меціўцамі пушчаны пад адкос 2 нямецкія эшалоны, разбіты на адной

толькі шасейнай дарозе 22 аўтамашыны.

У праведзеных аперацыях партызанамі захоплены 2 кулямёны, 3 аўтаматы, многа вінтовак, пат, матронаў, 6 паравозаў з вагонаў, най маёмасцю і 18 коней. Магілёўская абласць.

### Партызанскімі мінамі

Партызанская міна ўдала скарыстоўваецца ва многіх баявых аперацыях. Нядаўна партызаны з атрада імені Дзяржынскага замініравалі адначасова чыгуначны мост і шасейную дарогу. У выніку выбуха мост, даўжынёю ў 8 метраў, поўнасьцю разбуран. Рух нямецкіх эшалонаў спынен. На міне, закладзенай на шасе, узарвалася аўтамашына.

Група партызан з атрада імя Катоўскага па мінах падарваваў варажы эшалон. Пры крупным знішчана 11 вагонаў з розным грузам і паравоз. На 24 гадзі ўчастак чыгункі быў выведзены са строю.

Баранавіцкая абласць.

### Поспех маладых партызан

Трое комсомольцаў з маладзёжнага партызанскага атрада «Месівец» пад камандаваннем тав. Ш. 24 красавіка правялі ўдалую дыверсію на чыгунцы. У выніку арганізаванага імі крушэння ворагу нанесены вялікія страты: знішчаны паравоз, 5 платформаў з танкамі, 10 платформаў з аўтамашынамі і 4 вагоны з боепрыпасамі.

У красавіку партызаны абласці толькі на ўчастку чыгункі Мінск-Вілейка пусцілі пад адкос эшалонаў праціўніка. На станцыі М. адзін эшалон з гаручым поўнасьцю спален.

Вілейская абласць.

### За адзін месяц

За апошні месяц, нягледзячы на вясеннюю распуціцу і няспрыяльныя ўмовы, партызаны абласці дабіліся новых выдатных поспехаў. У жорсткіх баях знішчана 829 гітлераўцаў, пушчаны пад адкос 123 эшалоны, узарвана і спалена 61 аўтамашына, 6 шасейных мастоў, разбурана 127 кі-

лометраў тэлефонна-тэлеграфна сувязі ворага.

У адказ на першамайскі загад Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Савецкага Саюза таварыша Сталіна народныя меціўцы ўзмацняюць удары па акупантах. Брэсцкая абласць.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНИЦТВА ЗА ВЫСОКІ ЎРАДЖАЙ.

ВЫШЭЙ УРАДЖАЙ—БЛІЖЭЙ ПЕРАМОГА!

Звенні за працай

Перад калгаснікамі і калгасніцамі нашага раёна пастаўлена важная і ганаровая задача—займацца сацыялістычнай працай, разбураючы пераважкі акупантаў, і вырастаць у гэтым годзе высокі ваенны ўраджай.

Узорна працуюць звенні калгаса імені Шмідта (старшыня тав. Церахоўскі), Бабіцкага сельсовета. У кожнай брыгадзе тут створаны па тры пастаянныя звяны.

Усе яны старанна падрыхтаваліся да сяўбы і пры першай магчымасці выехалі на свае ўчасткі.

Добрых поспехаў на сяўбе дасягнуў калгас «Свабода», Маламякоўскага сельсовета. Тут у спісаны тэрміны праведзена сяўба ранніх зернавых.

Зараз нашы калгаснікі і калгасніцы, натхнёны першамайскім загадам Вярхоўнага Галоўна-камандуючага Маршала Савецкага Саюза таварыша Сталіна, прыкладаюць усе намаганні, каб хутчэй закончыць сяўбу.

Д. ДУХВАЛАУ, сакратар Свяцілавіцкага РК КП(б)Б.

Людзі калгаса

Шырокае, роўнае, гаспадарскі апрацаванае поле. Хутка яго пакрыецца зелянін ўсходаў. Паблізу Сож—буравы, вясенні. Шчодро свеціць майскае сонца, набухае сокамі вызваленая з нямецкага палону зямля.

Гэта поле калгаса «Праўда», Гомельскага сельскага раёна. На ім дружна працуюць калгаснікі. Тут жа старшыня арцелі Ціхан Шаранкоў. Прывітаўшыся, ён кажа:

— Нашы ўчора ўзялі Севастопаль і мы вырашылі ў знак перамогі засеяць звыш плана тры гектары. Вось цяпер і заканчваем іх.

Да нас падыходзіць сівы дзед. — Гэта наш інспектар па якасці Владзіслаў Фаміч,—адрэкамэндаваў старшыня.—У калгасе ён паважаў чалавек. Нягледзячы на свае 70 год, ён цэлы дзень ходзіць па полю, сочыць, каб добра апрацоўвалі яго.

Калгас адзін з першых у раёне, за 8 рабочых дзён, закончыў сяўбу ранніх зернавых культур. Сяўба праведзена на высокім агратэхнічным узроўні. Пад пашы ўнесена звыш 700 тон гною. Цяпер калгаснікі заканчваюць пашадку бульбы на плошчы ў 22 гектары.

За кароткі час у калгасе выраслі арганізатары вытворчасці, станаўцы палёў. Гэта лепшы араты калгаса—Арлова Елізавета. Яна першая працавала барану ў полі і з таго дня кожны дзень пры перме 0,5 гектара ўзорвае на 0,8 і больш. Гэта Вітольнік Іван, якому больш 60 год, але ён выпрацоўвае на дзве і больш норм. Гэта падлеткі—Антон Новікаў, Міхаіл Баранаў.

Такіх людзей у калгасе многа і яны забяспечылі поспех у сяўбе. Змагаючыся за высокі ўраджай, яны змагаюцца за хутчэйшую перамогу над заклятым ворагам.

П. БЛАХІН.

Засеялі зернавыя ў спісаны тэрміны

Нашы калгаснікі па-гаспадарску абмяркоўвалі зварот калгаснікаў сельгасарцелі «КІМ», Хойніцкага раёна. На іх прыкладу мы сталі змагацца за высокі ваенны ўраджай і паспяхова аднаўленне свайго калгаса, якому немцы нанеслі страт больш чым на 110 тысяч рублёў.

Мы ведалі, што тэмпы і якасць палых работ будуць залежаць ад усебаковай падрыхтоўкі да сяўбы. Таму калгаснікі зрабілі ўсе, каб коні, плугі, бораны, хамуты, лейцы былі ўзорна падрыхтаваны.

З першых дзён палых работ праўленне калгаса звярнула асаблівую ўвагу на здзелшчыню і спаборніцтва паміж пастаяннымі звеннямі, усімі калгаснікамі і калгасніцамі. Гэта дало станоўчыя вынікі. Калгасніцы сталі значна перавыконваць нормы выпрацоўкі. Так тт. Пяхарэнка, Удаленка даюць па дзве нормы.

Добрая арганізацыя працы дапамагла нам хутчэй праводзіць палых работы. За 8 рабочых дзён мы закончылі сяўбу ранніх зернавых на плошчы 83 гектары. Першыя ў сацыялістычным спаборніцтве заваявала брыгада, якой кіруе ініцыятыўная калгасніца тав. Шульга.

Пасля заканчэння сяўбы зернавых, мы адразу-ж прыступілі да пасадкі бульбы. Садзіць бульбу вызначылі лепшых, больш вопытных калгасніц. Кожны дзень мы працуем строга па графіку. У калгасе пасаджана ўжо 18 гектараў бульбы.

Гэтыя першыя поспехі нас не супакойваюць. Нядаўна мы абмяркоўвалі пастанову Савета Пародных Камісараў БССР і актыўна змагаемся за пераходны Чырвоны Сцяг урада рэспублікі.

І. МАЛЕЦ,

старшыня калгаса «Вольная праца», Нараўлянскага раёна.

Аднавіць насеннаводства лубіну

Вядома, якое вялікае значэнне ў сельскай гаспадарцы Беларусі мае лубін. Як зялёнае ўгнаенне ён з'яўляецца вельмі каштоўным сродкам павышэння ўраджайнасці ўсіх сельскагаспадарчых культур, асабліва на пясчаных і супясчаных глебах.

Навуковымі данымі Новазыбкоўскай вопытнай станцыі ўстаноўлена, што норма пакаплага азоту ў глебе (на кожны гектар лубінавых пашаў) дасягае ад 100 да 200 кілаграмаў.

Улічваючы ўсе дадатковыя бакі гэтай культуры, неабходна калгасам з гэтай жа вясны прыняць рашучыя меры, каб выявіць і сабраць усе наяўнае насенне лубіну. Сабранае насенне неабходна выкарыстаць для высеву выключна на насеннаводчыя мэты.

Пад насенныя ўчасткі лубіну неабходна адвесці лепшыя глебы з добрымі папярэднікамі, больш ураджайныя і чыстыя ад пустазелля. Высеяць як мага раней, бо лубін, як і іншыя бабовыя, апрача фасолі, высяваецца разам з раннімі культурамі.

Для лепшага догляду і атрымання высокага ўраджаю неабходна насенныя ўчасткі лубіну замацаваць за лепшымі звеннямі, а ўнутры звяна за калгаснікамі. На працягу лета трэба наладзіць належны догляд за насеннымі ўчасткамі лубіну, як і за іншымі культурамі, якія вырошчваюцца на насенне.

Ф. ЛЕУША,

аграном-насеннавод ННЗ Беларусі.

Комсамольцы-перадавікі веснавой сяўбы

ОМЕЛЬ (БЕЛТА). Комсамольцы і моладзь Гомельшчыны працуюць з першых дзён на калгасных участках, адказваюць на першамайскія заклікі таварыша Сталіна. Каля звенняў высокага ўраджаю і трактарных брыгад узялі на вышэйшы абавязальства ў спаборніцтве за высокі ўраджай.

Дзяць з поля пакуль не будзе выканана дэінная норма. На сваіх участках яны правялі сяўбу за 5 дзён. На праву лепшым аратым у калгасе лічыцца комсомолец Азэрэвіч. Штодзённа ён узорвае на 0,70 гектара.

Каштоўную ініцыятыву праявілі комсамольцы калгаса «Чырвоная крыніца», гэтага-ж раёна. Яны з асабістых запасаў сабралі насенне і засеялі звыш плана частыры гектары. У гэтым калгасе малады араты Іван Лукашоў і Паліна Манухіна сістэматычна выконваюць па дзве нормы.

ПАКАЛЕННЕ МАЛАДЫХ

У калгасных палатках працягваецца вайна і сваім вогненным дымам абпаліла іх. Глыбокія вады сямі год, разварочаныя на высевах нямецкі пятак на ўзбярэжжы дарогі, аўтаматныя і вінныя тідзлы, абясшкоджаныя тры смертаносных мін, — няведкі мінулых бітваў. Усё на-новаму ўбачыў і аданіў ён, выязджаючы на поле. Ён пераймаў свінні кая і абвёў вядома поле. Вунь да таго навадарогі ён праводзіў бацьку вайну. Коля, як цяпер, памятае яго апошнія словы: «Заўваж, сыноч гаспадаром... Глянь Ваню, слухайся маці, працуй на бацьку не пасаром».

За час вайны Коля пасталеў, стаў рослым, шырокалічым хлопцам. Яму цяпер 17 год. Разам з пажылымі калгаснікамі і калгасніцамі ён выехаў у поле. Яму адвалі ўчастак. Ён цмокнуў на кая і глыбока зануесіў плуг у зямлю. Тлустая глеба ляпіва крыніцца і пераварачваецца невялікімі пласцікамі. Прыкметна расце плоніца ўзарапай зямлі. Коля стараецца з усіх сіл. Яму хочацца стрымаць сваё слова, якое ён даў у пісьме бацьку-франтавіку.

У часе перапынку ён ідзе на другі загон, дзе працуе яго малодшы брат Ваня, якога бацька яму наказваў берачы. Ваня арэ. Здалёк яго і не відаць. Ён толькі на адну галаву вышэй за свой плуг. Сам захацеў араць. Брыгадзіра ўпрашваў, абяцаў ад дарослых не адстаць.

— Ну, як справы, таварыш мужычок з пагатов?

— Думаю цябе анярэзіць.— Выціраючы рукавом успацелы лоб,—адказаў Ваня.

— Давай тады спаборнічаць. Дакламі аб гэтым брыгадзіру. Той раскажаў другім аратым. Браты перавыканалі норму: Коля—на 0,16 гектара, Ваня—крыху менш. На іх глядзячы пачалі спаборнічаць і браты Алесь і Лёня Сердзюковы, таксама падлеткі. Не паждалі адставаць Коля Бірыла, Пеця Целяшоў. Так нараджалася спаборніцтва юных аратых, якія ўсімі сіламі стараюцца паскорыць сяўбу, каб даць больш хлеба сваім бацькам і ўсім савецкім воінам.

Кожны вечар у брыгадзе падвядзюцца вынікі рабочага дня. Першыя завяўвае то адзін, то другі араты. На поле часта праходзіць старшыня калгаса Андрэй Салодкі. Ён вучыць юных аратых, падздорвае іх у працы. Раствуць тэмпы сяўбы.

На калгасным полі кіпіць дружная праца. Сёння Коля і Ваня рашылі назваць папрацаваць, але штосёй пахмурнела вачэрняе неба, падзьмуў разгі вецер. Бліскавіца перакрывае неба. Стары

сейбіт Нічыпар Бірычэнка аж перахрысціўся. Першыя буйныя кроплі гулка ўпалі на плуг Коля і разбіліся. Стала ціха-ціха. Хутка, як з вядра, паліў дождж. Зямля прагавіта ўсмактывала ваду.

Не задаволены Коля паехаў да дому. Там яго чакала радасць—лістаносец прыёс ад бацькі пісьмо. Чыталі ўсе: маці, Коля, Ваня. Бацька расказваў аб сваіх баявых справах і жыццё як ідуць палых работы ў калгасе, як жыць сям'я. У той-жа вечар Коля напісаў бацьку пісьмо.

«Татачка, сяўба ідзе добра. Дні праз два закончым сеяць ячмень, авёс і шпаніцу. Коней малавата, дык калгаснікі паждалі канаць зямлю рыдлёўкамі, абы хутчэй і лепш засеяць усю зямлю і вам больш даць хлеба. Цябе ўсе ўспамінаюць, як добра ты працаваў на ферме. Мы з Ванем спаборнічаем, ён ужо вялікі. Учора Ваня мяне абгнаў. Ён узараў 0,80 гектара, а я толькі 0,70. Мне крыху сорамна. Ідуць дажджы, але мы сеем урыўкамі. Талы

гадзіну, тады другую і хутка заедем зямлю. Усяго добрага. Коля».

Яшчэ дружней пачалі працаваць юныя араты. Аб іх напісалі ў пасевнай газеце, сталі хваліць агітатары. Аднойчы да Коля на поле праходзіць сейбіт Нічыпар Бірычэнка.

— Штосці ўсе хваляць дыбе і Ваню,—сказаў ён.—Вас, братоў Дзэблікаў, ставіць у прыклад усім калгаснікам. Ну, я і прышоў паглядзець ці не псуецца вы з-за тэмнаў зямлю?

Стары ўважліва аглядзеў ворыва і задаволены ўсміхнуўся.

— Добра. Малайцы. Вольную зямлю грэх псаваць,—сказаў ён.

Стары сейбіт узяў у рукі кавалак тлустай зямлі. Вочы яго радасна блішчэлі. Здавалася, што, будучы адзін у поле, ён пацалаваў-бы гэтую вольную зямлю, якая вырастала, ускарміла яго і яго дзяцей.

Васіль ПЫЖНОУ.

Калгас імені Варашылава, Церахоўскі раён.

### Перад праверачнымі іспытамі ў школах

У школах рэспублікі пачалася падрыхтоўка да праверачных іспытаў першай чаргі.

У сувязі з тым, што ў аднаўляемых школах заняткі пачыналіся са спазненнем, у залежнасці ад тэрміна вызвалення той або іншай тэрыторыі рэспублікі ад акупантаў, то і тэрміны праверачных іспытаў устаноўлены Наркомасветы БССР розныя.

У школах, пачаўшых заняткі да 15 лістапада мінулага года,

іспыты будуць праводзіцца з 1 па 8 чэрвеня ўключна; у школах, пачаўшых заняткі пасля 15 лістапада—з 25 кастрычніка па 1 лістапада; у школах, дзе заняткі пачаліся пасля 1 лютага, іспыты праводзіцца не будуць.

Праверачныя іспыты будуць праходзіць ва ўсіх класах няпоўных і сярэдніх, а таксама ў чацвертых класах пачатковых школ. Ацэнкі паспяховаці будуць вытварацца па пяцібальнай сістэме. (БЕЛТА).

### Кнігі беларускіх пісьменнікаў

Вышлі з друку новыя творы беларускіх пісьменнікаў: Пятрусь Броўка — «Насустрач сонцу», Алесь Кучар — «На партызанскай зямлі», М. Машара — «Беларусі».

У новай кнізе вершаў Пятруся Броўкі «Насустрач сонцу» сабраны творы паэта, напісаныя ім за час Айчынай вайны. У зборніку вядомыя вершы П. Броўкі: «Будзем сеяць, беларусы», «Надзя-Надзеяка», «Пісьмо землякам», «Партызан Бумажкоў», паэма пра Фёдара Смалячкова.

Насычаныя батэраспю, верай у перамогу вершы паэта пакідаюць моцнае ўражанне. У сваім вершы «Мінск» паэт піша:

«Веру, што блізка той дзень.

Калі мы збярэмся ў горадзе нашым,  
Прыбярэм каменні з разбураных сцен  
І кветкі пасадзім на могілках паўшых.

Мы чуюм свой горад — Там люты ўціск.  
Мы шлем табе, горад, жаданыя весті:  
Ты родзішся зноўку, абуджаны Мінск,  
Устаўшы з нябыту і чорнае смерці.

У зборніку Алеся Кучара «На партызанскай зямлі», нарысы «Родныя мясціны», «Бацька Мінай» і другія.

Кнігі выданы тыражом у 10.000 экзэмпляраў кожная.

### Новыя выданні твораў Янкі Купалы

Дзіцячае выдавецтва ў Маскве падрыхтоўвае да выдання новыя кнігі вялікага беларускага паэта Янкі Купалы. Асобнай кнігай бу-

дзе выдана для дзяцей паэма Я. Купалы «Алеся». Таксама рыхтуецца зборнік вершаў Янкі Купалы.

## Правільна размяшчаць газеты

Большэвіцкі друк заўсёды адгрываў вялікую ролю ў мабілізацыйным шырокім мас працоўных на ажыццяўленне гаспадарча-палітычных задач. Яшчэ больш вырасла роля большэвіцкага друку ва ўмовах Айчынай вайны савецкага народа супроць гітлераўскіх захопнікаў і асабліва ў раёнах, якія вызвалены ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. Насельніцтва, якое знаходзілася больш двух год пад фашысцкім прыгнётам і не мела магчымасці свабодна чытаць і слухаць словы большэвіцкай праўды аб гераічнай барацьбе савецкага народа з фашысцкімі захопнікамі, цяпер прагне атрымаць большэвіцкую газету.

Дзучы насустрач запатрабаваным насельніцтва, цэнтральныя органы вызначылі для вызваленых раёнаў БССР вялікую колькасць газет і часопісаў. Працоўныя атрымліваюць штодзённа больш 30 тысяч экзэмпляраў цэнтральных газет і часопісаў, дзесяці тысяч экзэмпляраў рэспубліканскіх і абласных газет, не гаворачы аб значных тыражах раённых газет.

Разам з распаўсюджваннем газет і часопісаў на органы Саюздруку ўскладзена распаўсюджванне масава-палітычнай, абароннай, сельскагаспадарчай і мастацкай літаратуры. За кароткі час у раёны паслана больш мільёна кніг

і брашур, у тым ліку 60 тысяч экзэмпляраў брашур з дакладам таварыша Сталіна аб 26-й гадавіне Кастрычніцкай рэвалюцыі, 5 тысяч экзэмпляраў кнігі таварыша Сталіна «Аб Вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза», 30 тысяч брашур з дакладам тав. Молатава на X Сесіі Вярхоўнага Савета ССРСР, дзесяці тысяч кніг беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, вялікая колькасць плакатаў, партрэтаў кіраўнікоў партыі і ўрада, геаграфічных карт і календароў.

І ўсё-ж мы не ў стане яшчэ задаволіць поўнасю ўзросшыя запатрабаванні насельніцтва і ў першую чаргу забяспечваем літаратурай месцы калектывнага карыстання — бібліятэкі, хаты-чытальні, калгасы, школы, у якія скамплектавана і паслана больш 1.000 бібліятэчак.

У многіх раёнах правільна зразумелі важнасць распаўсюджвання друку і прынялі захады да таго, каб забяспечыць газетамі і часопісамі ўсе насялёныя пункты. Так у Крычаўскім, Касцюковіцкім, Клімавіцкім раёнах, Магілёўскай абласці, амаль кожны калгас атрымлівае газеты і часопісы. Газеты тут выкарыстоўваюцца для правядзення агітацыйна-масавай работы і мабілізацый калгаснікаў і працоўных раёна на паспяховае выкананне задач па аднаўленню гаспадаркі і

### Трэцяе месца ў Саюзе

ХОЙНІКІ, 11 мая. (БЕЛТА). Ва ўсесаюзным спаборніцтве комсамольска-маладзёжных брыгад лесарубаў трэцяе месца ў Саюзе прысуджана брыгадзе, якая ўзначальваецца Марыям Тагай з калгаса «Чырвоны лес».

ЦЕ ВЛКСМ узнагародзіў комсамолку-брыгадзіра Марыю Тагай пачотнай граматай. Астатнія маладзёжныя лесарубы атрымалі грашовую прэмію па 500 рублёў кожны.

### НА ВУЧЭБНЫХ ПУНКТАХ

Васнавучэбныя пункты ў Магілёўскай абласці распачалі сваю працу з 15 студзеня. Навучанне на гэтых пунктах прайшло на высокім узроўні, з вялікім поспехам. У Прапойскім раёне, з ліку прайшоўшых навучанне, 13 чалавек закончылі праграму на ацэнку «выдатна», 178 — на ацэнку «добра». У Чэрыкаўскім раёне таксама, большасць закончылі праграму на ацэнку «добра».

Магілёўскі абком комсамола падбраў і накіраваў на вучэбныя пункты намеснікаў палітрукоў. Яны правялі палітдзень. У час палітдня былі арганізаваны даклады: «Аб комсамоле ў Чырвонай Арміі», «Аб вялікіх рускіх малкаводцах».

Былі наладжаны сустрэчы ўдзельнікаў вялікай Айчынай вайны з байцамі ўсеобуча.

### АВІАПАШТОВАЯ СУВЯЗЬ З РАЁНАМІ РЭСПУБЛІКІ

Адкрылася авіяпаштовая лінія Гомель—Крычаў. Адначасова повай авіяпаштовай лініяй Гомель звязан з Журавічамі, Лоевым і іншымі раённымі цэнтрамі Гомельскай абласці.

## Міжнародная інфармацыя

### Шведская газета аб зборніку прамоў таварыша Сталіна

СТАВГОЛЬМ, 9 мая. (ТАСС). Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Афтонднінген» Іедаль рэцензіруе выданні ў Швецыі ў гэтым годзе зборнікі прамой таварыша Сталіна. Іедаль піша, што ніхто не сумневаецца больш у тым, што Германія праігрывае вайну. «СССР выігрывае вайну. Гэта становіцца ўсё больш відавочным шырокім масам. Адным з доказаў гэтага служыць факт, што на прылаўках кніжных магазінаў з'яўляюцца томкі з прамовамі Сталіна».

«Калі прачытаць прамовы Сталіна, — працягвае Іедаль, — дык атрымліваецца яскравы малюнак развіцця ССССР за перыяд з Кастрычніцкай рэвалюцыі да сучаснай вайны. Гэтыя прамовы звычайна строга аб'ектыўныя. У іх апісана гісторыя індустрыялізацыі краіны на працягу рэкорднага часу. Яны з'яўляюцца леп-

шай крыніцай азнаямлення з цяжывальнай палітыкай ССС гэтым выдатным пэмантам, згуртаваў дзесяткі народаў новых рас і моў. Нарэшце, Сталіна сваіх прамовах дае нам класіфікацыю савецкай знешняй палітыкі. Сталін зрабіў трыма адбіцце сваёй асобы на савецкай палітыку на працягу двух апошніх дзесяцігоддзяў. Асаблівасці асобы яўна прыкметны ў прамовах. Ён пакланяецца страсцям, а розуму і гаворкі проста, а кой-калі з педагогічна адценнем. Сталін апраецца людзей, якія ў сваім юнацтве лі жыццё, тыпічнае для адстал аграрнага народа, але якія ўзжаўшы навучыліся спраўляцца вялікай сучаснай прамысловасці і з самай механізаванай у сельскай гаспадаркай. Буду пакажа сапраўднае значэнне Сталінскага перыяда ў Расіі».

### „Дастойнае завяршэнне кампаніі па вызваленню Крыма“

#### ЗАМЕЖНЫЯ ГАЗЕТЫ І РАДЫЁ АБ ЗАНЯЦЦІ СОВЕЦКІМІ ВОЙСКАМІ СЕВАСТОПАЛЯ

НЬЮ-ЁРК, 10 мая. (ТАСС). Раёнінныя газеты на першых старонках пад буйнымі загалоўкамі паведамляюць аб заняцці савецкімі войскамі Севастопалю.

Газета «Нью-Ёрк Таймс» падкрэслівае ў перадавым артыкуле, што немцы і румыны змаглі захапіць Севастопаль толькі пасля 8-месячнай асады, тады як Чырвоная Армія адваявала яго за некалькі тыдняў. «Абарона Севастопалю ў 1942 годзе Чырвонай Арміяй, — піша газета, — была самай выдатнай падзеяй у вяснянай гісторыі. Абарона Севастопалю ў 1942 годзе была праобразам будучага хода падзей на ўсходнім фронце. Цяпер мы разумеем, што пасля абароны Севастопалю Масква і Сталінград не маглі пасць і што стойкая сіла рускага народа ў канцы канцоў даб'ецца перамогі».

Газета «Нью-Ёрк Геральд Трыбюн» піша, што заняцце Севастопалю з'явілася дастойным завяршэннем хуткай савецкай кампаніі па вызваленню Крыма. Газета значае, што савецкае камандаванне стварыла ў Севастопалі «дзверкі для немцаў». «Непераможнае пацкі, — піша газета, — пачаўся нідзелю і Чырвоная Армія прабсабе шлях скрозь стальныя і тонныя ўмацаванні, якія лічыліся непрыступнымі. Сёння Марш Сталін аб'явіў аб тым, што «жучына Крыма» зноў у савецкіх руках. Масква салютуе ў час вызваліцеляў».

ЛОНДАН, 10 мая. (ТАСС). Англіійскія радыё прасвятлілі свае каментары новымі бліскачэй перамозе Чырвонай Арміі — авалоданню крэпасцю і ваеннай базаю марской базай Чорным моры — горадам Севастопалю.

### Выступленне Чэрчыля ў палаце абшчын

ЛОНДАН, 10 мая. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтэр, анліійскі прэм'ер-міністр Чэрчыль паведаміў сёння ў палаце абшчын падрабязныя даныя аб дапамозе, якая аказана Савецкаму Саюзу Вялікабрытаніяй і Брытанскай імперыяй.

Чэрчыль заявіў: «У перыяд паміж 1 кастрычніка 1941 года і 31 сакавіка 1944 года мы паставілі Савецкаму Саюзу 5.031 танк, у тым ліку 1.233 канадскіх. Мы паставілі 6.778 самалётаў, у тым ліку 2.672 самалёты былі пасланы Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэтыя самалёты былі пасланы Злучанымі Штатамі ў сіду закона аб перадачы ў пазыку або ў арэнду ўзбраення Савецкаму Саюзу, як частку долі, якая належыць Англіі, у абмен на забеспячэнне анліійскімі самалётамі амерыканскіх узброеных сіл на еўрапейскім тэатры ваенных аперацый. Мы паслалі таксама розную сыравіну, прадукты харчавання, прамысловае абсталяванне,

медыкаменты і тавары шырокага спажывання на суму звыш 8 мільянаў фунтаў стэрлінгаў. Значная частка гэтых паставак прыбыла з баямі ў Расію арктычным шляхам пад агульным кіраўніцтвам галоўнакамандуючага флотам Метраполі і амаль усе страты велькіх караблёў прыходзіцца на долю брытанскага ваенна-марскага флота. У адносінах гандлёвага суднаў найбольш цяжкія страты панеслі Злучаныя Штаты».

Адказваючы на шматлікія пытанні, Чэрчыль сказаў, што прыведзены ім даныя, «магчыма, выключваюць тое, што было страчана ў час перавозкі, але ён вывучае гэтыя пытанне. Узаме Расія дала ўсё, што было магчыма ў яе сілах. Але ў сувязі перагрузкай портаў не было магчыма адправіць вялікую колькасць лесаматэрыялаў, якія рускія былі поўны гатоўнасці адправіць».

РЕДАКЦЫЙНАЯ НАЛЕГІЯ.